

Почему я иду голосовать



Ирина ШУШКЕВИЧ, заместитель директора по учебной работе СШ № 5:

— Я иду на референдум, так как убеждена, что все мы должны обязательно принять участие в нем. Это говорит о наличии настоящей гражданской позиции. На повестке дня стоят глобальные и перспективные вопросы, касающиеся жизни всего нашего общества, дальнейшей судьбы страны и пути ее развития, и мы можем быть к этому причастны своим равнодушным отношением. Пользуясь случаем, хочу выразить пожелание, чтобы белорусы не остались в стороне от этого важного для нашего государства мероприятия. Чем больше людей примет участие в голосовании, тем весомее будет наше общее слово. Мы должны отдать свой голос за стабильное будущее!

го общества, дальнейшей судьбы страны и пути ее развития, и мы можем быть к этому причастны своим равнодушным отношением. Пользуясь случаем, хочу выразить пожелание, чтобы белорусы не остались в стороне от этого важного для нашего государства мероприятия. Чем больше людей примет участие в голосовании, тем весомее будет наше общее слово. Мы должны отдать свой голос за стабильное будущее!

Канстанцін КАРНЯЛЮК, віцебчанін:

— Лічу, што пытанне, ісці ці не на выбары, не павінна нават стаяць. Абавязкова ісці! І зрабіць правільны выбар.

Не сакрэт, што карціна свету ў XXI стагоддзі істотным чынам змянілася, традыцыйныя каштоўнасці пастаянна вырабаўваюцца на трываласць, а таму патрабуюць прававой абароны.

Новы варыянт Канстытуцыі нам гарантуе, што Беларусь застанецца сацыяльна арыентаванай дзяржавай. Будуць захаваны ўсе сацыяльныя гарантыі для розных катэгорый грамадзян, дапоўнены меры падтрымкі інвалідаў, іх сем'яў. Таксама вызначана, што дзяржава будзе садзейнічаць інтэлектуальнаму, духоўнаму, маральнаму і фізічнаму развіццю моладзі, стварэнню неабходных умоў для свабоднага і эфектыўнага ўдзелу моладзі ў палітычным, сацыяльным, эканамічным і культурным жыцці, рэалізацыі яе патэнцыялу ў інтарэсах усяго грамадства.

Важна, што прапанованае канстытуцыйнае замацаванне статусу Усебеларускага народнага сходу, які вызначаны вышэйшым прадстаўнічым органам народаўладдзя, надзелены стратэгічна важнымі паўнамоцтвамі. Менавіта сход будзе вызначаць стратэгію развіцця грамадства і дзяржавы, зацвярджаць праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця, вызначаць меры, накіраваныя на забеспячэнне грамадзянскай згоды, сацыяльна-палітычнай стабільнасці ў грамадстве.

Новы праект Асноўнага Закона — гэта патрабаванне сённяшняга дня. А рэферэндум — стратэгічны крок для далейшага развіцця краіны, вывэранае і ўзважанае рашэнне, як будзем жыць мы, нашы дзеці і ўнукі.

Я абавязкова прыйду на ўчастак для галасавання, каб аддаць свой голас за змены ў Канстытуцыі, паколькі іх душой і сэрцам падтрымліваю. Гэта надасць мне аптымізму, упэўненасці ў заўтрашнім дні.

Лічу, што кожны грамадзянін, які неабыякавы да лёсу сінявокай Беларусі, павінен прыняць удзел у галасаванні. Апускаючы бюлетэнь у урну, мы тым самым галасуем за мір, згоду, стабільнасць, бяспеку, квітнеючую будучыню Радзімы. Галасуем за тое, што мы заўсёды застанемся добрымі, гуманнымі людзьмі і неабыякавай нацыяй.

Татьяна ЕРЁМА, председатель Витебского обкома профсоюза работников АПК:

— Я считаю, что каждый человек должен выполнить свой гражданский долг — принять участие в предстоящем референдуме. Это очень важный и ответственный шаг, поскольку речь идет об Основном Законе нашей страны — Конституции, в соответствии с которой в дальнейшем будет функционировать и развиваться наше государство, строиться законодательство и по которому все мы будем жить. Думаю, что обновленный проект Конституции сполна соответствует запросам современного общества. Меняемся мы сами, наша жизнь, и многие моменты необходимо закреплять на законодательном уровне с учетом актуальных реалий. Предлагаемые новшества очень важны, они послужат на благо нашего государства. Чтобы наше будущее было мирным, стабильным и благополучным, считаю, что всем необходимо прийти и сделать свой осознанный выбор. И тогда совместными усилиями и ежедневным кропотливым трудом мы сможем преодолеть все трудности.



титуции, в соответствии с которой в дальнейшем будет функционировать и развиваться наше государство, строиться законодательство и по которому все мы будем жить. Думаю, что обновленный проект Конституции сполна соответствует запросам современного общества. Меняемся мы сами, наша жизнь, и многие моменты необходимо закреплять на законодательном уровне с учетом актуальных реалий. Предлагаемые новшества очень важны, они послужат на благо нашего государства. Чтобы наше будущее было мирным, стабильным и благополучным, считаю, что всем необходимо прийти и сделать свой осознанный выбор. И тогда совместными усилиями и ежедневным кропотливым трудом мы сможем преодолеть все трудности.

